



Выдаецца
з 9 жніўня 1917 г.

10

МАЯ 2012 г.

ЧАЦВЕР

№ 87 (27202)

Кошт 1000 рублёў

Прэзідэнт выступіў з Пасланнем да беларускага народа і Нацыянальнага сходу

СТАР. 2-3

ПАКЛОНИМСЯ ТЫМ, ХТО ЗДАБЫЎ ПЕРАМОГУ!

ВЫСТУПЛЕННЕ АЛЯКСАНДРА ЛУКАШЭНКІ НА ЦЫРЫМОНІ ЎСКЛАДАННЯ ВЯНКОЎ ДА МАНУМЕНТА ПЕРАМОГІ

Дарагія ветэраны! Паважаныя суайчыннікі і замежныя госці!

Сёння мы з вамі адзначаем святое і дарагое для ўсіх нас свята — Дзень Перамогі! Дзень доблесці і славы ўсяго савецкага народа, які адстаяў родную зямлю і пазбавіў чалавецтва ад нацызму.

67 гадоў аддзяляюць нас ад тых майскіх дзён, калі пуносоў сцяг свабоды, амты крывёю мільёнаў герояў, быў узняты воінамі Савецкай Арміі над рэйхстагам.

З тых часоў на нашай зямлі больш не грукочуць гарматы, не рвуцца снарады, не палаюць печы канцлагераў і не гінуць пад бамбэжамі людзі. Выраслі пакаленні, якія не ведаюць жаху вайны.

Мы высока цэнім уклад у Перамогу дзяржаў антыгітлераўскай кааліцыі і іншых краін, якія аказалі супраціўленне фашызму. Але нельга забываць, што вырашальную ролю ў разгроме нацызму адыграў менавіта Савецкі Саюз.

Перамогай мы абавязаны перш за ўсё сіле, мужнасці і стойкасці мільёнаў простых савецкіх людзей, якія, не шкадуючы сябе, змагаліся з ворагам. Змагаліся за кожны горад і вёску. Стварылі народную армію партызанаў і падпольшчыкаў. Да зямлі і галоднай непрытомнасці працавалі на заводах і ў полі, расцілі хлеб і кавалі зброю Вызвалення.

Беларусь адыграла важную ролю ў гэтым неперырымимым процістаянні Добра і Зла. На нашай зямлі быў развезены міф аб непераможнасці гітлераўскай вайскавай арміі. Гераічнае супраціўленне ворагу доўжылася з першых мінут равакога чэрвеньскага свята 41-га і да поўнага выгнання акупантаў.

Разгорнутая на нашай тэрыторыі адна з буйнейшых у гісторыі чалавецтва аперацыя «Баграціён», у якой разам дзейнічалі сілы Савецкай Арміі і партызанскага руху, не толькі ачысціла Беларусь ад захопнікаў, але і адкрыла шлях да вызвалення Еўропы.

След гэтых вогненых гадоў навекі занатаваны ў генетычнай памяці народа. І сёння, калі Вечнага агню, мы зноў перажываем нястрымную сілу барацьбы і горчы страд. Адчуваем у сабе неакаронны дух баявой гарнізона Брэсцкай крэпасці і абаронцаў Дняпроўскага рубяжа, стойкасьці герояў Ушацкага прыраву і Мінскага падполля, боль спаленых дзяцей Хатыні, тысячы вянкі гэта і лагераў смерці. Помнім радасць мірнага ўліпені 1944-га, якія са слязімамі радасці сустракалі савецкіх салдат.

Дык давайце паклонімся тым вялікім гадам. Ціха, па спаванскаму звычаю памянем загінулых. Вечная слава героям, якія вызвалілі Радзіму, і вечная ганьба агрэсарам і здраднікам, знішчаўшым наш народ!

Давайце ж ушануем памяць усіх, хто загінуў у барацьбе, хто стаў ахвярай нацысцкага генацыду, мінутай маўчанні.

(Мінута маўчання).

Дарагія сябры!
Аналізуючы ўрокі Другой сусветнай вайны, мы робім галоўную выснову: трэба ўсімі сіламі не дапусціць паўтарэння трагедыі.

Сем дзесяцігоддзяў таму, перад тварам татальнай пагрозы, сусветныя лідары, паграбаваныя палітычнай сістэмай, аб'ядналі намаганні дзеля выратавання чалавецтва.

У студзені 1942 года «вялікая чацвёрка» — Савецкі Саюз, Вялікабрытанія, Злучаныя Штаты, Кітай — і яшчэ 22 дзяржавы падпісалі Дэкларацыю Аб'яднаных Нацый, якая абвясціла, што «поўная перамога над агульным ворагам усталяванню правы чалавека і справядлівасці як на роднай зямлі, так і на іншых тэрыторыях».

Гэты гістарычны прыклад сумеснай барацьбы супраць бесчалавечнай ідэалогіі фашызму павінен стаць арыенцірам для сучасных палітыкаў. Якімі б рознымі ні былі нашы погляды, ва ўсіх, хто надзелены даверам народа, павіна быць тое, што вышэй за любыя суб'ектыўныя рознагалосі і скарачэнныя разлікі, — імкненне пабудаваць сумленны і бяспечны светларадок.

Вайна прайшла смяротным ураганам па Беларусі, забраўшы ў небыццё трэць нашых супрамадзян. Беларускі народ выпакутаваў, за-

служыў права жыць так, як ён хоча, на сваёй зямлі.

На Блізкім Усходзе, у Афрыцы і ў іншых «гарачых кропках» планеты мы бачым нямаля прыклады пагарджання нормама міжнароднага права і грубага ўмяшання ва ўнутраныя справы суверэнных дзяржаў.

У адрас нашай краіны таксама гучаць пагрозы і шантаж. Таму і сёння нам так неабходны стойкасць і мужнасць.

Мы цвёрда заяўляем аб недапушчальнасці перагляду вынікаў Другой сусветнай вайны і парушэння прынцыпаў Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Выступаем за забеспячэнне права народа на свабодны выбар шляху развіцця, а не навязванне «новага дэмакратычнага парадку». Мы праходзілі ўжо гэта сем дзесяцігоддзяў таму.

Знаходзячыся ў цэнтры Еўропы, наша дзяржава праводзіць шматвектарную знешнюю палітыку і адкрыта для дыялогу і з Захадам, і з Усходам. Але не трэба прымаць добрую волю за слабасць і размаўляць з Беларуссю з пазіцыі шантажу і пагроз.

Ёсць рэчы, якімі нельга пагарджаць, — гэта незалежнасць, годнасць і стабільнасць краіны ў імя дабрабыту народа. Павага да гэтых завабў Вялікай Перамогі з'яўляе нас і робіць адзінай і моцнай нацыяй. Беларусь развівае і ўмацоўвае свае Узброеныя Сілы, актыўна ўзаемадзейнічае з нашымі партнёрамаі па калектыўнай бяспецы і разам з Расіяй стаяць на варце рубяжоў нашай Айчыны.

Мы разумеем, што характар вайнаў змяняецца, агрэсар сёння ўсё часцей імкнецца разлажыць краіну знутры. Паставіць яе ў падпарадкаваную пазіцыю, пасеяць хаос, выкарыстоўваючы тэхналогіі інфармацыйных войнаў і сеткавых рэвалюцый, эканамічныя санкцыі, палітычную актыўнасць мясцовых «пятых калон». Асабліва вострыню набывае барацьба за свядомасць людзей.

Таму ў сучасных умовах абарона Айчыны павінна мець усенародны характар. У яе аснове павінны быць патрыятызм і гатоўнасць кожнага грамадзяніна да адстойвання інтарэсаў сваёй Радзімы ў любой сферы дзейнасці.

Крыніцай духоўнай і маральных сіл для беларускага народа з'яўляецца бяспечны вопыт пакаленняў пераможцаў.

Дарагія ветэраны!

Усім сваім жыццём і подзвігам вы паказалі прыклад грамадзянскай доблесці і самаадданнага служэння Айчыне. Мы будзем берачліва заваляваны вамі мір.

У сучаснай Беларусі — неаслабная ўвага да падзей тых гадоў і да лёсу франтавікоў.

Сёння ў калонах святочнага шэсця побач з героямаі-вызваліцелямаі ішлі нашчадкі іх баявой славы. І ў мяне няма ніякіх сумненняў, што ні яны, ні іх дзеці нікому не дазволіць перакрэсліць завабў пераможнай вясны 45-га года.

Хачу таксама звярнуцца да ўсіх замежных ветэранаў, якія прымалі ўдзел у вызваленні нашай Беларусі. Беларусь заўвае ўдзячную памяць пра вас. Дзень Перамогі — наша з вамі агульная ўрачыстасць.

Жадаю вам, паважаныя ветэраны, моцнага здароўя, бадзёрасці духу і доўгай гадоў жыцця.

А ўсім нашым суайчыннікам і гасцям — шчасця, дабрабыту і ўсялякіх поспехаў на карысць нашай мірнай, свабоднай і цудоўнай Беларусі.

Са святамаі! З Днём Перамогі!



ГАЛОЎНАЕ — БЫЦЬ ПАТРЫЁТАМІ СВАЁЙ АЙЧЫНЫ

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка прыймаў удзел у святковых мерапрыемствах з нагоды Дня Перамогі.

Па традыцыі Аляксандр Лукашэнка на чале ўрачыстага шэсця прайшоў па праспекце Незалежнасці ад Кастрычніцкай плошчы да плошчы Перамогі. У шэразе з кіраўніком дзяржавы ішлі ветэраны Вялікай Айчынай вайны, героі Савецкага Саюза, Сацыялістычнай працы, Беларусі, ветэраны Узброеных Сіл, воіны-інтэрнацыяналісты. У святковым шэсці таксама прыймаў удзел вышэйшы службовы асоба, прадстаўнікі дзяржаўна-грамадскіх арганізацый, моладзь, працоўныя калектывы. Ветэраны Вялікай Айчынай вайны, якім з-за ўзросту ўжо складана пераадолець гэты маршрут, ехалі ў адкрытых аўтамабілях. Побач з Аляксандрам Лукашэнкам ішлі яго сыны.

У памяць аб подзвігу народа ў Вялікай Айчынай вайне Прэзідэнт укліў вянкі да манумента Перамогі. Удзельнікі шэсця таксама пакінулі каля падножжа помніка вянкі і кветкі. Ададць даніну павагі памяці прыйшлі замежныя дыпламаты, духавенства.

Аляксандр Лукашэнка і ўсе прысутныя ўшанавалі мінутай маўчаннем памяць аб загінулых у той вайне.

Прэзідэнт вітаў кіраўнікоў дыпламатычных мійсці замежных дзяржаў, якія прыйшлі на плошчу Перамогі, з цёплым паразмаўляў з ветэранамі. «Пакуль вы жывыя, будзе жыць памяць людская», — сказаў Аляксандр Лукашэнка, звяртаючыся да ветэранаў. «Так, шурпатасць і нас будаюць, але мы да канца года выправім ім. Гэта я вам абяцаю», — падкрэсліў Прэзідэнт.

Ён падзякаваў ім за перамогу. «Вы патрэбны моладзі, каб яна бачыла і разумела, які подзвіг вы здзейснілі», — сказаў кіраўнік дзяржавы.

Аляксандр Лукашэнка лічыць, што ніхто не зможа адняць у савецкага народа права на Вялікую Перамогу. Аб гэтым ён заявіў у размове з журналістамі пасля завяршэння святочнага шэсця.

«Што датычыцца таго, ці ўдалося нам адваяваць права захавання гэтай памяці, гэтага дня, то я аб гэтым ужо сказаў, напэўна, гадоў 15 таму, калі быццам бы не прынята было аб гэтым гаварыць, некасаромеліся адвапеды кіраўнікі, якія павінны аб гэтым гаварыць», — адзначыў кіраўнік дзяржавы.

«Мы заблілі трыгоў першымі на постсавецкай прасторы аб тым, што перавярнуць гісторыю, спроба абвінавачваць тагачасных кіраўнікоў Савецкага Саюза (а з гэтага пачыналася), гэта не што іншае, як пачатак атакі на нашу перамогу. Мы прама скалілі: так, памылак у гісторыі было шмат, і ў нас не ўсё гладка, гэта зразумела, асабліва тады, былі і значныя памылкі, але ніхто не павінен адняць у нас перамогу», — сказаў Прэзідэнт.

«У выніку мы перамаглі. Мы паклалі на алтар гэтай перамогі 30 мільярд савецкіх людзей, больш за 3 мільярд нашых супрамадзян. І гэта адбылася на ўсёй пасляваеннай гісторыі», — аднаставіў кіраўнік дзяржавы. «Мы выратавалі чалавецтва ад карычневай чумы. Мы абаранілі Вялікабрытанію, Злучаныя Штаты Амерыкі, якія, здавалася б, далёка былі ад гэтага тэатра ваенных дзеянняў. Мы выратавалі нямецкі народ ад нацызму. І яны, простыя людзі ў Германіі, удзячны нам за гэта. Еўрапейцы нам удзячны за тое, што мы вызвалілі Еўропу», — адзначыў Прэзідэнт.

«Але палітыкам карціць, аслабіла тады, пасля распаду Савецкага Саюза, была атака на нашу перамогу. Дзякуй богу, мы яе адстаялі!» — падкрэсліў кіраўнік дзяржавы.

Аляксандр Лукашэнка нагадаў аб выступленні на святковых мерапрыемствах у Маскве Прэзі-

дэнта Расійскай Федэрацыі. «Ён там прама, памойму, упершыню гаворыць аб нацызме, аб тым, што мы, савецкі народ, перамаглі гэты нацызм і мы нашчадкі гэтай Вялікай Перамогі», — адзначыў кіраўнік беларускай дзяржавы.

«Таму сёння можна абсалютна дакладна канстатаваць, што мы сваю перамогу, перамогу, якую нам прынеслі тры пакаленні, не толькі абаранілі, мы яе адстаялі. Гэта наша перамога», — падкрэсліў Прэзідэнт.

Пershарадную ролю, на думку кіраўніка дзяржавы, у гэтым адыграў патрыятызм.

«Не было б масавага патрыятызму, мы не мелі б гэтай перамогі. Толькі дух нашых савецкіх людзей, наш народ, не маючы ў пачатку вайны нармальнай зброі, каб абараніць краіну, толькі савецкі чалавек сваёй крывёю абараніў нашу зямлю. Хіба без патрыятызму гэта было б магчыма?!» — адзначыў Прэзідэнт.

Кіраўнік дзяржавы прывёў у прыклад Злучаныя Штаты Амерыкі: «Патладзіце на амерыканцаў — гэта Савецкі Саюз у квадрае. Яны проста прасякнуты гэтым патрыятызмам, яны вядуць захопніцкую вайну, але яны лічаць, што праўда на іх баку, ім убілі ў мозг гэты патрыятызм, гонар за Злучаныя Штаты Амерыкі».

«Мы павінны быць яшчэ большымі патрыётамаі. Мы маем для гэтага добрую гістарычную аснову і традыцыю», — лічыць кіраўнік дзяржавы.

На думку Прэзідэнта, «будзеш патрыётам — усё іншае да гэтага дадасца, будзеш любіць радзіму — будзеш працаваць на карысць гэтай радзімы, будучы і эканамічнымі поспехамі, і заробатнай платой, і развіццём, і дабрабытам».

Прэс-служба Прэзідэнта
Рэспублікі Беларусь.

СА СВАТАМ!

Напярэдадні святкавання 67-й гадавіны Перамогі ў Вялікай Айчынай вайне Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь Аляксандр Лукашэнка накіраваў віншавальныя пасланні кіраўнікам дзяржаў СНД.

«Гэта свята сімвалізуе мужнасць, стойкасць і доблесць нашых бацькоў і дзядоў, якія прыйшлі праз гады цяжкіх выпрабаванняў і атрымалі Вялікую Перамогу ў бясплатнай вайне. Удзячная памяць аб іх агульным подзвігу, гераізме і самаахвярнасці заўсёды будзе аб'ядноўваць брацкія народы Беларусі і Расіі», — гаворыцца ў пасланні Аляксандра Лукашэнка Прэзідэнту Расійскай Федэрацыі Уладзіміру Пуціну.

«Перакананы, што сумеснымі намаганнямаі нам удадзецца ў поўнай меры рэалізаваць намечаныя інтэграцыйныя праекты, стварыць трывалую аснову для ўстойлівага развіцця нашых дзяржаў і дабрабыту грамадзян», — адзначыў Прэзідэнт Беларусі.

З нагоды Дня Перамогі ў адрас Прэзідэнта Беларусі Аляксандра Лукашэнка паступілі віншавальныя пасланні ад лідараў краін СНД.

У прыватнасці, ў віншаванні Прэзідэнта Расійскай Федэрацыі Уладзіміра Пуціна адзначаецца: «Мы назаўсёды застанёмся ў неаплачым даўгу перад героямаі Вялікай Айчынай вайны. Выключнай мужнасцю, патрыятызмамаі і самаадданасцю яны заслужылі вечную памяць у нашых сэрцах. Перамога была заваявана не толькі сілай зброі, але і адданствамаі волі народаў, іх рашучасцю плячы ў плячо змагацца за свабоду і незалежнасць Радзімы».

«Перакананы — глыбокія традыцыйныя дружбы, добрасуседства і ўзаемавыручкі, нацэленыя на развіццё цесных інтэграцыйных сувязяў на прасторы СНД будучы і ў далейшым служыць умовамаі развіцця беларуска-расійскага саюзніцкага адносін, эфектыўнаму вырашэнню сацыяльна-эканамічных задач», — падкрэсліў Уладзімір Пуцін.

Прэс-служба Прэзідэнта
Рэспублікі Беларусь.



БЕЛАРУСКІ ШЛЯХ:

Прэзідэнт выступіў з Пасланнем

Беларусі неабходны моцны і імклівы рывок наперад. Аб гэтым Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка заявіў 8 мая, звяртаючыся са штогадовым Пасланнем да беларускага народа і Нацыянальнага сходу, паведамілі БЕЛТА ў прэс-службе кіраўніка дзяржавы.

«Нашы асноўныя прынцыпы і наш шлях нязмэнныя. Але гэта не значыць, што Беларусь назаўсёды застанеца ранейшай. Мянца час, і трэба смела ісці далей. Мы не павінны адстаць! Неабходны моцны, імклівы рывок наперад. Гэта датычыцца ўсіх сфер жыццядзейнасці дзяржавы. І перш за ўсё фундаменту — эканомікі», — сказаў Аляксандр Лукашэнка.

«Галоўны ўрок сусветнага крызісу — жыць трэба па сродках. Нельга траціць больш, чым зарабіў. Есць грошы — траціць іх. Няма — зарабляй. Друкаваць пустыя грошы або жыць у доўг — гэта шлях у тупік», — падкрэсліў Прэзідэнт.

Паводле слоў кіраўніка дзяржавы, каб надаць новую якасць усёй эканамічнай дзейнасці, у бліжэйшай перспектыве трэба сканцэнтравана намагацца на некалькіх асноўных напрамках. Сярод іх **мадэрнізацыя эканомікі, прыцягненне прамых інвестыцый, рост даходаў насельніцтва, павышэнне эфектыўнасці кіравання эканамікай, падтрыманне стабільнасці беларускага рубля, нарошчванне экспарту, імпартазамышчэнне і эканомія, развіццё навукі і інавацый, аграрна-мысловага комплексу, жыллёвага будаўніцтва.**

Адной з найважнейшых задач Аляксандр Лукашэнка назваў **стрымліванне росту цэн і аднаўленне дакрызіснага ўзроўню даходаў насельніцтва.** «Нельга ўсё аддаваць рынку. Разумныя кантроль за цэнамі павінны і будзе мець месца, цэнавага абмежвання не будзе», — падкрэсліў Прэзідэнт. — Мы паступова ідзем да ўсё больш свабоднага цэнаўтварэння. Але сёння патрэбна залатая сярэдзіна. Абсалютна жорсткае рэгуляванне прыводзіць да дэфіцыту і вывазу тавараў з краіны. А так званы свабодны рынак — да спекуляцый, якая моцна б'е па кішні простага чалавека».

«Мы не павінны дапусціць павелічэння спажывецкіх цэн больш як на 20 працэнтаў за год», — падкрэсліў кіраўнік дзяржавы. — Тым больш што ні адна краіна свету не адмаўляецца ад іх рэгулявання».

На думку Аляксандра Лукашэнка, «трэба менш разглагольстваваць аб свабодных цэнах, але пры гэтым зрабіць усё, каб рыначныя адносіны ў Беларусі на справе набылі цывільзаваны характар».

Прэзідэнт лічыць, што ні ў яким разе нельга дапусціць маналізацыі ўнутранага спажывецкага рынку буйнымі гандлёвымі сеткамі або цэнавай змовы паміж імі. «Разам з гіпер-і супермаркетамі павінны развівацца невялікія прыватныя і дзяржаўныя магазіны, аб'екты «крокавай даступнасці», — адзначыў кіраўнік дзяржавы. — Больш таго, адносна буйных гандлёвых сетак трэба прыняць і сацыяльныя абцяжарванні. Праграмы дысконтных карткаў для пенсіянераў, шматдзетных сем'яў, інвалідаў павінны стаць абавязковай умовай іх прысутнасці на нашым унутраным рынку».

Кіраўнік дзяржавы даручыў губернатарам, асабліва старшым Мінгарвыканкама, узяць гэтыя пытанні пад асабісты кантроль.

«Шмат хто гаворыць аб тым, што ў нас цэны на прадукты харчавання паўзучы. Я адкажу на гэта проста: калі вы хочаце карміць увесь свет бясплатнымі беларускімі прадуктамі харчавання, самымі якаснымі і смачнымі, можна трымаць гэтыя цэны. Але вы бачыце, што адбывалася і што адбываецца да гэтага часу: у нас цэны ў два-тры разы ніжэйшыя, чым у суседзьяў, граніцы не закрыеш сёння — Адзіную эканамічную прастору, нават Украіну не закрыеш. Таму тут свабодны перакуп, і куды нашы танныя прадукты ідуць? Туды! Там іх на мармальных цэнах прадаюць, а грошы — у кішэню не толькі нашым беларусам», — сказаў Прэзідэнт.

Аляксандр Лукашэнка растлумачыў: «На жаль, мы вымушаны рэагаваць на тое, што адбываецца ў свеце, і баланс цэн павінен быць. У нас ніколі цэны не будуць вышэйшымі, чым ва ўласнай Расіі. Ніколі! Але яны павінны быць набліжаны да тых цэн, каб было нявыгадна скупляць і вывозіць... Мы на гэтым павінны зарабляць».

Гаворачы аб даступнасці тавараў для беларусаў, Аляксандр Лукашэнка адзначыў, што трэба павышаць зароботную плату. «Таму і людзі будуць спакойна рэагаваць на гэта і разумець», што калі ціна крыху вырасла, дык і зарплата вырасла», — сказаў кіраўнік дзяржавы.

Прэзідэнт запатрабаваў дабіцца сярэдняй заробатнай платы да канца года ў эквіваленте \$500. «Мы павінны арыентаваць усё рэгіёны краіны, усіх кіраўнікоў, каб гэта задача была выканана», — падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка.

Ён дадаў: «Наўрад ці ў бягучым годзе ўдасца дабіцца таго, каб зарплата \$500 была ва ўсіх беларусаў, але выйсці на паказчыкі сярэдняй заробатнай платы павінны, і мы ўжо недалёка ад гэтага». Тэмп росту эканомікі сведчыць аб тым, што да канца бягучага года Беларусь можа выйсці на гэты ўзровень, перакананы кіраўнік дзяржавы.

Тэма павышэння сярэдняга ўзроўню зарплат узята невяпадкова. «Сярод кіраўнікоў з'явілася тэндэнцыя, маўляў, няма прадукцыйнасці працы, няма і павышэння зарплат, і гэтым пачалі апраўдваць перад людзьмі. Аднак галоўная задача любога кіраўніка менавіта ў тым, каб узяць прадукцыйнасць працы на сваім прадпрыемстве», — падкрэсліў Прэзідэнт.

Аляксандр Лукашэнка звярнуў увагу на неэфектыўную работу па прыцягненні перш за ўсё прамых замежных інвестыцый. «Гаворым мы пра гэта шмат, а толку мала. Здаецца, ёсць інвестары, асобныя праекты, але ў цэлым усё гэта — кропля ў моры», — заявіў Прэзідэнт. — Акрамя саміх сябе внавадзіць тут няма каго. Да нас хочучы ісці, укладваюць грошы. Замежных бізнесменаў прыцягвае стабільнасць у Беларусі, наша прыстойнасць і надзейнасць, нізкі ўзровень карупцыі. Аднак сцяна бюракратызму і абьякавацыі, з якой яны сутыкаюцца ў выкананні і міністэрствах, адбівае ўсялякае жаданне інвеставаць».

«Яшчэ больш складана ідуць справы, калі



Фота БЕЛТА

інвеставаць хочучы нашы айчыныя прадпрыемствы. Тыя наогул прабіцца нікуды не могуць», — адзначыў Аляксандр Лукашэнка. — А калі б мы далі ім магчымасць укладваць грошы ва ўласнай краіне, менш было б утойвання даходаў і вывазу капіталу».

Прэзідэнт запатрабаваў ад членаў урада, прадстаўнікоў выканкамаў, усіх кіраўнікоў **радыкальна змяніць стыль і метады работы з інвестарамі — як з замежнымі, так і з беларускімі.**

Важным крокам у гэтым напрамку таксама з'яўляецца чаканае прыняццё закона «Аб інвестыцыях». Прэзідэнт папрасіў дэпутатаў корпус уважліва падысці да гэтага дакумента. «Умовы інвеставання ў Беларусь павінны быць аднымі з лепшых у свеце, а гарантыі добрасумленным інвестарам — абсалютныя», — падкрэсліў кіраўнік дзяржавы. — Закон павінен змяшчаць нормы прамога дзеяння, выразаны і зразумелыя кожнаму».

Мадэрнізацыя эканомікі — задача не толькі дзяржаўнага сектара, падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка. У яе вырашэнне неабходна ўключыць увесь айчыны бізнес і максімум замежных інвестараў. «Ураду, усёй выканаўчай вертыкалі ўлады і кіраўнікам прадпрыемстваў неабходна радыкальна мяняць псіхалогію. Мадэрнізацыя не азначае шчодры патак дзяржаўнага фінансавання, нярэдка пад бяздумную закупку абсталявання або будаўніцтва заводаў, чыя прадукцыя потым нікому не патрэбна. Есць праект або ідэя — шукайце пад яе інвестара. Угаворвайце яго, стварайце для яго ўмовы. Прычым інвестыцыі павінны быць прамымі, а не замаскіраванай формай крэдыту», — падкрэсліў Прэзідэнт.

«Даручаю кожнаму члену ўрада, падкрэсліваю, кожнаму, старшым аблвыканкамаў і Мінскага гарвыканкама ўзяць пад асабістую адказнасць рэалізацыю некалькіх праектаў, пад якія прыцягваюцца прамыя інвестыцыі. Гэта павінны быць буйныя праекты, якія радыкальна мяняюць вытворчае аблічча нашай краіны. Калі першая асоба міністэрства або рэгіёна будзе весці канкрэтны праект, то значна лепш убацьчыць праблемы, з якімі сутыкаецца інвестар», — сказаў кіраўнік дзяржавы.

Аляксандр Лукашэнка адзначыў, што ў Беларусі можа быць прыватызавана любое прадпрыемства на вызначаных і вядомых умовах. **«Той, хто хоча нешта купіць у дзяржавы, павінен заплаціць справядлівую цану»**, — нагадаў Прэзідэнт. Пры гэтым галоўным пры прыняцці рашэнняў аб прыватызацыі будзе захаванне інтарэсаў работнікаў прадпрыемстваў.

Паводле слоў кіраўніка дзяржавы, павышэнне эфектыўнасці дзяржаўных актываў, у тым ліку шляхам прыцягнення інвестараў, будзе адбывацца паслядоўна на аснове сучаснай нарматыўнай прававой базы. Някага абвальнага масавага распродажу пры гэтым не будзе. «Сёння сусветная супольнасць прыйшла да таго, што прыватызацыя не павінна быць масавага. Яна павінна быць празрыстай, зразумелай і кропкавай», — падкрэсліў Прэзідэнт. — Гэта нармальны працэс, калі прадпрыемствы, у тым ліку дзяржаўныя, прадаюцца і купляюцца. Так адбываецца і ў Беларусі».

«Вынікам прыватызацыі павінна стаць далейшае больш паспяховае развіццё прадпрыемства. Каго задавальняюць такія ўмовы — калі ласка. Але тыя, хто спадзяецца нагрэць рукі на беларускі прыватызацыі, дарэмна губляюць час», — заявіў Прэзідэнт.

Аляксандр Лукашэнка асобна адзначыў перавагі, якія атрымала Беларусь ад стварэння Адзінай эканамічнай прасторы. «З 2012 года мы сталі працаваць у роўных умовах з нашымі партнёрамі па Мылтмэн саюзе. Прыкладна ў роўных. Гэта не тое, што было год ці два таму», — адзначыў Прэзідэнт. — Палітычнае кіраванне краіны вырашыла галоўную задачу: двухразовае зніжэнне цэн на асноўныя энэргарэсурсы, які паступае ў краіну, — прыродны газ. Урэгулявала пытанні супрацоўніцтва з Расійскай Федэрацыяй у нафтавай сферы».

«Дасягнутыя дамоўленасці па цэнах на энэргарэсурсы — гэта не падатка і не субсідыі, як спрабуюць прадставіць асобныя «свадомыя». Гэта базавыя ўмовы функцыянавання Адзінай эканамічнай прасторы», — падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка.

«Пры талі розніцы ў цэнах, як гэта было зусім нядаўна, няма свабоднай канкурэнцыі, калі ў нас у 5 разоў ціна вышэйшая, чым у Казахстане і Расіі. Пры розных стандартах і патрабаваннях да якасці прадукцыі не можа быць адзінага рынку. Гэта прастыя ісціны», — заўважыў кіраўнік дзяржавы.

Таму ў Адзінай эканамічнай прасторы Беларусі, Казахстана і Расіі мы не просім нізкіх цэн для нашых прадпрыемстваў. Галоўнае — гэта адзіны ўзровень цэн і прынцыпы іх фарміравання. Для ўсіх — беларускіх, расійскіх, казахстанскіх — кампаній», — сказаў Аляксандр Лукашэнка.

Гаворачы аб сітуацыі на валютным рынку, кіраўнік дзяржавы запэўніў, што ў Беларусі будучы строга прытрымлівацца прынцыпу свабоднага фарміравання валютнага курсу. «Рэзкіх ваганняў абмянага курсу больш нельга дапускаць. І мы па-ранейшаму будзем строга прытрымлівацца прынцыпу — свабодна фарміравання валютнага курсу ў выніку адкрытых, празрыстых біржавых таргоў», — сказаў Аляксандр Лукашэнка.

У якасці аднаго з важнейшых напрамкаў у развіцці беларускай эканомікі кіраўнік дзяржавы назваў стабільнасць беларускага рубля. **«Курс нашай валюты паступова і спакойна ўмацоўваецца.** Як мяне дакладваюць, у бягучым годзе насельніцтва прадало праз абменнікі паўтара мільярда долараў ЗША, што на паўмільярда больш, чым купіла. Па ўсіх валютах адзначаецца штодзёны рост укладу. Гэтыя прыклады сведчаць аб **стабільнасці на валютным рынку, даверы да нацыянальнай валюты і банкаўскай сістэмы.** І ў гэтага даверу ёсць рэальныя падставы», — адзначыў Прэзідэнт.

Паводле слоў Аляксандра Лукашэнка, кожны рубель, які знаходзіцца ў абарачэнні ў краіне, на 150 працэнтаў пакрыты валютнымі рэзервамі па бягучым рынаковым курсе. «Экспарт непасрэдна звязаны са стабільнасцю курсу. Менавіта ён прыносіць валюту ў краіну. Задача ўрада і мясцовых органаў улады на гэты год — забяспечыць дадатнае салда знешняга гандлю таварамі і паслугамі ў памеры звыш \$1 млрд. Больш таго, сёння на **экспарт неабходна накіроўваць не менш як 65 працэнтаў ад вырабленай прадукцыі.** Са з'яўленнем Адзінай эканамічнай прасторы ўсе ўмовы для гэтага створаны», — адзначыў Аляксандр Лукашэнка.

Але абмяжоўвацца АЭП нельга. Дзейнічаць трэба маштабна, па ўсім свеце, там, дзе дзяржаве гэта цікава, падкрэсліў ён. «На новыя рынкі трэба выходзіць не разрознена, а адным фронтам. Спачатку — вывучэнне кан'юнктуры пад эгідай МЗС і Мінгандлю. Затым — дэсант з прамысловыя і прадпрыемствыя пры падтрымцы ўрада. Арганізацыя стабільнай работы праз гандлёвыя дамы і суб'екты ўласнай тавараправоднай сеткі. Не трэба кожнаму вытворцу ісці паасобку, усё павінна каардынавацца з аднаго цэнтра», — сказаў кіраўнік дзяржавы.

У 2012 годзе па такой схеме неабходна выйсці на вялікія рынкі Аўстраліі, Новай Зеландыі, Бразіліі, ПАР, Індыі, Інданезіі, В'етнама і іншых краін Паўднёва-Усходняй Азіі, адзначыў ён. **«Важна ісці туды, дзе нас чакваюць і гатовы працаваць з намі на прынцыпах дружбы і ўзаемнай павагі. Нашай краіне ёсць што прапанаваць сваім партнёрам»**, — упэўнены Аляксандр Лукашэнка.

На яго думку, у Беларусі эфектыўнасць кіравання эканомікай з'яўляецца адным з асноўных напрамкаў далейшага развіцця. «Для росту капіталізацыі дзяржаўных актываў, зніжэння затрат і павышэння эфектыўнасці кіравання мы ўзялі курс на стварэнне холдынгаў і буйных вытворчых аб'яднанняў у прамысловасці. Гэта, па сутнасці, дзяржаўныя карпарцыі. Тыя ж працуюць адбываюцца ў сельскай гаспадарцы. У гэтым годзе мы практычна завершым узабудоўненне і стварэнне аптымальнага сельгаспрадпрыемстваў і холдынгаў там, дзе гэта магчыма», — адзначыў Прэзідэнт.

«Даручаю ўраду па кожнай дзяржкарпарацыі выпрацаваць стратэгію развіцця і інтэграцыі ў сусветную эканоміку, кааперацыі з асноўнымі партнёрамі. У першую чаргу гэта датычыцца тых аб'яднанняў, дзе ўнутраныя рэсурсы развіцця недастаткова, а рынкі канчаткова прадукцыі высокаканкурэнтныя», — сказаў кіраўнік дзяржавы. «Нашы планы павінны быць скаардынаваны са стратэгіямі развіцця Расіі і Казахстана і апаўраджаць іх», — дадаў Аляксандр Лукашэнка.

«Ужо ў 2012 годзе мы павінны атрымаць якасны эффект ад арганізацыйных рэформ, радыкальна зніжэнне невытворчых затрат, расхадзіць, а не менш як у два разы — адміністрацыйна-кіраўніцкі персанал», — заявіў Прэзідэнт.

Аляксандр Лукашэнка таксама чакае ад урада і НАН Беларусі прапановы па змяненні сістэмы кіравання навукай і інавацыямі. «Сёння галоўнай каштоўнасцю вядучых сувесных карпаратыві з'яўляюцца не вялікія карпусы заводаў і не вытворчыя брыгады, а nou-hau, тэхналогія выпуску той ці іншай прадукцыі, гэта значыць, веды. У развітых краінах на долю новых ведаў прыпадае да 85 працэнтаў прыросту ВУП. Без інтэлектуальнага і інавацыйнага складальніка мы не можам забяспечыць магутны эканамічны ўздым. Пакуль, на жаль, і з навукай, і з высокімі тэхналогіямі не усё ў нас добра. Таксама пра гэта гаварылі. Надшыюцца час змяняць прывычныя падыходы. Гэта датычыцца і вучных, і кіраўнікоў ад навукі», — лічыць кіраўнік дзяржавы.

На думку Прэзідэнта, **дзяржструктуры павінны даць вучоным поўную свабоду зарабляць.** «Перастаньце акружаць вучоных

і вынаходнікаў дробязнай апекай. Лівядуіцьце непатрэбныя праверкі і справаздачы».

Аляксандр Лукашэнка лічыць неабходным правесці рэвізію нарматыўнай базы аб інтэлектуальнай уласнасці. «Па-першае, яе трэба прывесці ў адпаведнасць з самымі высокімі міжнароднымі стандартамі. Гэта датычыцца ў тым ліку і абароны аўтарскіх правоў. Па-другое, трэба прадумаць механізмы, якія стымулююць і вучоных, і бізнесменам рызыкаваць і ўкараняць новыя, смелыя распрацоўкі», — адзначыў ён.

Яшчэ адзін з немагавяжных напрамкаў эканамічнага развіцця — укараненне сучасных механізмаў стымулявання рэсурсазберажэння. «У 2012 годзе мы павінны забяспечыць зніжэнне матэрыялаёмкасці прадукцыі ў прамысловасці не менш чым на 2 працэнты, энэргаёмкасці ВУП — на 3 працэнты, што сакноміца амаль 1,5 млн тон умоўнага паліва. Кошт пытаньня — \$1 млрд», — падкрэсліў Прэзідэнт.

«Трэба разумець: адным адміністрацыйным націскам нічога не даб'ешся. Неабходны сучасныя механізмы стымулявання рэсурсазберажэння. У сувеснай практыцы добра зарэкамендаваў персе прынцып зніжэння падаткаабкладальнай базы на велічыню сэканомленых у выніку энэрга- і рэсурсазберажэння сродкаў. У выніку эканамічны эффект ад эканоміі застаецца цалкам у вытворцы», — адзначыў кіраўнік дзяржавы.

Аляксандр Лукашэнка ў сваім выступленні закрануў і такую сацыяльна значную тэму, як жыллёвая палітыка. **«У 2012 годзе варт кардынальна павысіць эфектыўнасць дзяржаўнай жыллёвай палітыкі»**, — заявіў кіраўнік дзяржавы.

Паводле слоў Прэзідэнта, падтрымку «прамы рэблём» за кошт дзяржавы атрымаюць толькі канкрэтныя катэгорыі грамадзян. **«Па ўсіх заключных дагаворах ільготнага крэдытавання дзяржава выканае свае абавязальнасці.** Указ падпісаны, — заявіў Аляксандр Лукашэнка. — Астатнім, як кажуць у народзе, «трэба даць не рыбу, а вуду. І прычыны просты — кожны чалавек павінен мець магчымасць палепшыць жыллёвыя ўмовы, але ільготнае, а ў многіх выпадках бясплатнае жыллё атрымаюць тыя, хто ў гэтым мае асабліваю патрэбу: шматдзетныя сем'і, людзі, аб'ектыўна абмежаваныя ў даходах, і тыя, хто нясе павышаную адказнасць перад грамадствам».

Паводле слоў Аляксандра Лукашэнка, кожны рубель, які знаходзіцца ў абарачэнні ў краіне, на 150 працэнтаў пакрыты валютнымі рэзервамі па бягучым рынаковым курсе. «Экспарт непасрэдна звязаны са стабільнасцю курсу. Менавіта ён прыносіць валюту ў краіну. Задача ўрада і мясцовых органаў улады на гэты год — забяспечыць дадатнае салда знешняга гандлю таварамі і паслугамі ў памеры звыш \$1 млрд. Больш таго, сёння на **экспарт неабходна накіроўваць не менш як 65 працэнтаў ад вырабленай прадукцыі.** Са з'яўленнем Адзінай эканамічнай прасторы ўсе ўмовы для гэтага створаны», — адзначыў Аляксандр Лукашэнка.

Але абмяжоўвацца АЭП нельга. Дзейнічаць трэба маштабна, па ўсім свеце, там, дзе дзяржаве гэта цікава, падкрэсліў ён. «На новыя рынкі трэба выходзіць не разрознена, а адным фронтам. Спачатку — вывучэнне кан'юнктуры пад эгідай МЗС і Мінгандлю. Затым — дэсант з прамысловыя і прадпрыемствыя пры падтрымцы ўрада. Арганізацыя стабільнай работы праз гандлёвыя дамы і суб'екты ўласнай тавараправоднай сеткі. Не трэба кожнаму вытворцу ісці паасобку, усё павінна каардынавацца з аднаго цэнтра», — сказаў кіраўнік дзяржавы.

У 2012 годзе па такой схеме неабходна выйсці на вялікія рынкі Аўстраліі, Новай Зеландыі, Бразіліі, ПАР, Індыі, Інданезіі, В'етнама і іншых краін Паўднёва-Усходняй Азіі, адзначыў ён. **«Важна ісці туды, дзе нас чакваюць і гатовы працаваць з намі на прынцыпах дружбы і ўзаемнай павагі. Нашай краіне ёсць што прапанаваць сваім партнёрам»**, — упэўнены Аляксандр Лукашэнка.

На яго думку, у Беларусі эфектыўнасць кіравання эканомікай з'яўляецца адным з асноўных напрамкаў далейшага развіцця. «Для росту капіталізацыі дзяржаўных актываў, зніжэння затрат і павышэння эфектыўнасці кіравання мы ўзялі курс на стварэнне холдынгаў і буйных вытворчых аб'яднанняў у прамысловасці. Гэта, па сутнасці, дзяржаўныя карпарцыі. Тыя ж працуюць адбываюцца ў сельскай гаспадарцы. У гэтым годзе мы практычна завершым узабудоўненне і стварэнне аптымальнага сельгаспрадпрыемстваў і холдынгаў там, дзе гэта магчыма», — адзначыў Прэзідэнт.

«Даручаю ўраду па кожнай дзяржкарпарацыі выпрацаваць стратэгію развіцця і інтэграцыі ў сусветную эканоміку, кааперацыі з асноўнымі партнёрамі. У першую чаргу гэта датычыцца тых аб'яднанняў, дзе ўнутраныя рэсурсы развіцця недастаткова, а рынкі канчаткова прадукцыі высокаканкурэнтныя», — сказаў кіраўнік дзяржавы. «Нашы планы павінны быць скаардынаваны са стратэгіямі развіцця Расіі і Казахстана і апаўраджаць іх», — дадаў Аляксандр Лукашэнка.

«Ужо ў 2012 годзе мы павінны атрымаць якасны эффект ад арганізацыйных рэформ, радыкальна зніжэнне невытворчых затрат, расхадзіць, а не менш як у два разы — адміністрацыйна-кіраўніцкі персанал», — заявіў Прэзідэнт.

Аляксандр Лукашэнка таксама чакае ад урада і НАН Беларусі прапановы па змяненні сістэмы кіравання навукай і інавацыямі. «Сёння галоўнай каштоўнасцю вядучых сувесных карпаратыві з'яўляюцца не вялікія карпусы заводаў і не вытворчыя брыгады, а nou-hau, тэхналогія выпуску той ці іншай прадукцыі, гэта значыць, веды. У развітых краінах на долю новых ведаў прыпадае да 85 працэнтаў прыросту ВУП. Без інтэлектуальнага і інавацыйнага складальніка мы не можам забяспечыць магутны эканамічны ўздым. Пакуль, на жаль, і з навукай, і з высокімі тэхналогіямі не усё ў нас добра. Таксама пра гэта гаварылі. Надшыюцца час змяняць прывычныя падыходы. Гэта датычыцца і вучных, і кіраўнікоў ад навукі», — лічыць кіраўнік дзяржавы.

На думку Прэзідэнта, **дзяржструктуры павінны даць вучоным поўную свабоду зарабляць.** «Перастаньце акружаць вучоных і вынаходнікаў дробязнай апекай. Лівядуіцьце непатрэбныя праверкі і справаздачы».

«Яны нас публічна крытыкуюць, б'юць, высціраюць аб нас ногі, але на самай справе ісціна іншая: яны любяць нашу краіну, цэняць яе, і гавораць, што тут, у Беларусі, дэмакратыі не менш, чым у іх», — падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка.

«Ды мы і самі ведаем, — дадаў ён. — Мы ж бачым, як там паліваюць слэзатачывым газам, брансбойтамі разганяюць, цягаюць гэтых людзей, жанчын, дзяцей, за ногі, за рукі і гэтак далей».

«Мы што, у гісторыі сваёй незалежнай, недэмакратычнай Беларусі (а мы толькі вучымся ў вас дэмакратыі) калі-небудзь гэта рабілі? Не. Дык у чым жа тады вы нас папракаеце? У тым, што мы выбары па законах Беларусі праводзім, па Канстытуцыі? Дык мы ж вас не папракаем у гэтым. Вось вы правалі ў Францыі выбары, я адрозніваў павіншаваў Прэзідэнта Францыі, народ Францыі вызначыўся, нам якая справа туды лезці? Дык і вы ж сябе паводзіце адпаведным чынам», — адзначыў Прэзідэнт.

Аляксандр Лукашэнка лічыць, што пры гэтым мала хто задумваецца аб галоўным — аб гістарычным шляху беларусаў, аб ментальнасці і традыцыях народа. «У 90-я гады радыкальная лібералізацыя была адхілена не па волі Лукашэнка — гэта было настойлівае патрабаванне нашага народа. Беларусь аддала перавагу спакойнаму, «ншыокаваму» ўваходжанню ў новы для нас свет жорсткай рыначнай канкурэнцыі», — сказаў кіраўнік дзяржавы.

Ён адзначыў, што на гэтым шляху краінай пройдзена ўжо нямала. Сёння дзейнічае змешаная эканоміка, у многіх галінах (ад гандлю да праграмавання) менавіта прыватныя фірмы занялі вядучае становішча. Паслядоўна змяняюцца роля і функцыі дзяржавы. Ужо не патрэбны ўсеважны дырэктыўны кантроль. **«Галоўнае прызначэнне дзяржавы сёння мы бачым у тым, каб стымуляваць прагрэс ва ўсіх сферах, забяспечыць сацыяльныя гарантыі грамадзянам, стварыць прававыя асновы жыццядзейнасці»**, — сказаў Прэзідэнт.

«На працягу апошніх гадоў мы развівалі так званую грамадзянскую супольнасць. Падтрымлівалі грамадскі дыялог. Забяспечвалі празрыстыя і адкрытыя ўмовы для правядзення выбараў, поўную свабоду для кандыдатаў.



Фота БЕЛТА

Іншае пытанне, якія ны скарысталіся такімі шырокімі магчымасцямі», — адзначыў кіраўнік дзяржавы.

Паводле яго слоў, апошнія выбары 2010 года паказалі

ПАТРЫЯТЫЗМ, ІНТЭЛЕКТ, ПРАГРЭС

да беларускага народа і Нацыянальнага сходу

высокатэхналагічнай. Праз такую інтэграцыю можна атрымаць роўны доступ да сярэбных і энергетычных рэсурсаў, без якіх не можа нармальна развівацца ніводная дзяржава. «Гэты шлях у поўнай меры адпавядае інтэрасам Беларусі: ад народа, паколькі нацэлены на умацаванне пазіцыі беларускай дзяржавы ў сусветным маштабе і павышэнне дабрабыту грамадзян, — лічыць Аляксандр Лукашэнка. — Нашы структуры адкрыты для далучэння іншых краін і адпаведна, для далейшага пашырэння сумеснага рынку. Але і гэта не мяжа. У парадку дня — стварэнне Еўразійскага эканамічнага саюза, да 2015 года ён будзе ўтвораны».

Прэзідэнт адзначыў: «Ацаніце маштаб зростаў: ад берага Атлантычнага акіяна да Ціхага акіяна асноўную прастору дзеляць паміж сабой два буйнейшыя інтэграцыйныя ўтварэнні. І Беларусь — у ліку заснавальнікаў аднаго з іх. Гэта дарогага каштуе. Два вялікія саюзы, якія увабралі ў сябе Еўропу і Еўразію, і іх сусветнае не могуць не з’яўляцца ключавымі фактарамі глабальнага свету».

«Для доўгатэрміновай стабільнасці нашай дзяржавы двух вектараў па восі Усход-Заход недастаткова. Трывалую стратэгічную пазіцыю мы зоймем, калі пабудуем трэцюю апору Беларусі ў знешнім свеце — на Сусветным Поўдні», — сказаў кіраўнік дзяржавы.

У першую чаргу размова ідзе аб Кітаі. Аляксандр Лукашэнка звярнуў увагу, што тут у Беларусі ёсць важная перавага, паколькі краіна ўжо некалькі гадоў разглядаецца як стратэгічны партнёр Кітая. «Сёння мы павінны канверсаваць палітычныя перавагі ў эканамічныя. Менавіта гэта мы маем на ўвазе, калі гаворым аб «вялікім прыходзе» Кітая ў Беларусь», — сказаў кіраўнік дзяржавы.

Што датычыцца Паўднёвага паўшар’я, то Беларусь паспяхова замацоўваецца на рынках не толькі Венесуэлы, але і суседніх краін Лацінскай Амерыкі. На думку Прэзідэнта, новыя намаганні трэба скацэнтраваць на пранікненне ў Індыю, Паўднёва-Усходнюю Азію і Афрыку, дзе беларуская эканамічная прысутнасць пакуль недастаткова. «Апошнім часам у нас намяціліся сур’ёзныя зрухі ў супрацоўніцтве з Турцыяй, Катарам, іншымі краінамі Залёва. Гэты напрамак неабходна ўсыяка развіваць», — падкрэсліў кіраўнік дзяржавы.

Аляксандр Лукашэнка лічыць, што добрыя перспектывы можа мець супрацоўніцтва з Ізраілем, асабліва ў галіне высокіх тэхналогій і сельскай гаспадаркі. «У гэтай краіне вельмі многа выхадцаў з Беларусі, якія маглі б прынесці ў нашу краіну не толькі капіталы, але і найноўшыя тэхналогіі. Гэта трылія, якія шчыра любяць нашу краіну, і гэтым трэба карыстацца», — сказаў Прэзідэнт.

Але запатрабаваў, каб органы дзяржкіравання больш актыўна прабавалі дарогу беларускай прадукцыі і вытворчасцім у новыя рэгіёны свету. «Час, каб у замежных установах пачаць з дыпламатамі працаваць прадстаўнікі нашых асноўных экспертаарыентаваных галін. Адпаведныя юрыдычныя магчымасці вам прадастаўлены. Трэба ўсыямерна пашыраць брэнд «Зроблена ў Беларусі», — падкрэсліў Прэзідэнт.

Паводле слоў беларускага лідара, свет дваццаці першага стагоддзя будзе развівацца зусім не так, як у мінулым стагоддзі — куды больш маштабна і імкліва, часта непрадказальна. «Склад сусветных лідараў хутка мяняецца. Усходняя Азія кідае выклік старой Еўропе. Але ранейшай барацьбы цэнтраў сілы, прывычнай для дваццатага стагоддзя, ужо няма. Таму што глабальная эканоміка робіць усё краіны ўзаемазалежнымі», — сказаў Аляксандр Лукашэнка. — У гэтай сістэме няма пераможцаў і праіграўшых. Ад эканамічнага буму выйграюць, ад эканамічнага крызісу праіграюць абсалютна ўсе».

Новая якасць свету найбольш яскрава праяўляецца на прыкладзе двух гігантаў — Злучаных Штатаў і Кітая. Іх эканомікі ўсё больш нагадваюць сімбіёз, у якім ніводны бок не можа абсыціць без другога.

«На жаль, сусветная палітыка значна адстае ад сусветнай эканомікі, — адзначыў Прэзідэнт. — Палітыкі ўсё яшчэ гавораць на мове сілы, вайны і пагроз. Чалавецтва так і не выпрацавала надзейных механізмаў забеспячэння бяспекі. Спакуса раскошчы, а не разблытасці «гордыць вузел сусветнай палітыкі» ўсё яшчэ моцная сярод вядучых дзяржаў свету».

«Усе гэтыя рэчы мы не можам змяніць, — падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка. — Беларусь павінна прыстасоўвацца да таго свету, што ўзнікае, які фарміруецца ў значнай ступені незалежна ад нашай волі. Я неаднаразова гаварыў: **у Беларусі няма галапалітычных амбіцый**. Але мы павінны верналі сабе сваё месца ў свеце і адстойваць усмі спосабамі нашы нацыянальныя інтарэсы».

Пры гэтым Прэзідэнт звярнуў увагу на тое, што Беларусь не можа адмовіцца ад сваіх базавых прынцыпаў. **«Стабільнасць у грамадстве і дзяржаве — наша самая важная каштоўнасць**. Многія зайдзросціячы Беларусі менавіта таму, што ў нас няма разладу, канфлікту і палітычных узрушэнняў. Мы гэтага не хочам і мы гэтага не допусцім любой цаной», — падкрэсліў Прэзідэнт.

«Стабільнасць і адзінства нацыі — гэта наш сапраўдны здабытак, які абавязкова павінен захавацца. Без гэтага няма ні паспяховага развіцця эканомікі, ні проста нармальнага і спакойнага жыцця для людзей», — лічыць кіраўнік дзяржавы.

У той жа час Прэзідэнт падкрэсліў, што стабільнасць ні ў якіх меры не азначае застоі. **«Мы нацэлены на далейшае паслядоўнае і спакойнае ўдасканаленне грамадска-палітычнага жыцця ў нашай Беларусі»,** — заявіў ён.

«Мы дакладна разумеем, што ў нас з’явілася новае пакаленне. Часам яго называюць «пакаленнем інтэрэнту». У многіх сферах яно ўжо яскрава заўяўляе пра сябе — у спорце, у бізнэсе, у хай-тэку. Гэта пакаленне адрозніваецца ад ранейшага — яны прывыклі больш спадзявацца на сябе, чым на дзяржаву; яны больш схільныя да рызыкі і імгненна асвойваюць усё інавачнае сучаснага свету. І гэта новае, маладое пакаленне абавязкова павінна знайсці сваё месца ў вызначэнні будучага аблічча сваёй, іх краіны, іх Беларусі», — адзначыў Прэзідэнт.

Асобна кіраўнік дзяржавы ў выступленні спыніўся на ролі парламента ў жыцці нашай дзяржавы.

«Краіне патрэбны моцная заканадаўчая ўлада і моцны парламент. Таму развіццё парламентарызму з’яўляецца адным з асноўных элементаў станаўлення беларускай дэмакратычнай дзяржавы», — заявіў Аляксандр Лукашэнка.

Паводле яго слоў, дзеючае скліканне парламента адыграла вельмі важную ролю ва ўмацаванні дзяржавы. «Восенню ў нас павінны адбыцца чарговыя парламенцкія выбары. Вядома, для краіны важна захаваць пераемнасць. Калі частка дэпутатаў цяперашняга склікання ўвойдзе ў новы парламент (а такая практыка ў нас ужо ёсць), гэта створыць найлепшыя ўмовы для працягу карпатлівай заканадаўчай работы», — адзначыў Прэзідэнт.

«Гарантую, што маючая адбыцца выбарчая кампанія пройдзе на высокім узроўні ў і строгай адпаведнасці з законамі і Канстытуцыяй нашай краіны. Ні кроку ўлева-ўправа, — падкрэсліў Прэзідэнт. — Нічога мы мяняць налярэадні маючых адбыцца парламенцкіх выбараў не будзем».

Аляксандр Лукашэнка адзначыў, што некалькі гадоў таму ў рабочым парадку ў вузкім коле распрацоўваліся варыянты рэфармавання выбарчай сістэмы: «Мы падышлі і да выбараня часткі дэпутатаў па партыйных спісах. Вывучалі гэтае пытанне, многія навелі (калі карыстацца юрыдычнай тэрміналогіяй), якія існуюць у суседніх дзяржавах. І калі на нас пайшла гэтая атака, мы пачалі душыць (пасля падзеяў і снежня 2010 года), то тыя, хто мне гэта прапаноўваў, самі сказалі: «Аляксандр Рыгоравіч, не час». Таму не трэба нас папракаць у тым, што мы спыніліся ў тым ліку ў рабоце па заканадаўстве. Вы (прыхільнікі санкцыі і націску на Беларусь у заходніх дзяржавах і ўнутры краіны. — Заўвага БЕЛТА) самі ўгроблі гэты працэс».

Як адзначыў Аляксандр Лукашэнка, існуючая ў Беларусі сістэма парламенцкіх выбараў не стварае праблем у грамадстве або суседняй дзяржаве, не адхілена народам і не жыла сябе. «Навошта яе сёння ламаць? Давайце будзем яе акуртатна і спакойна ўдасканаліваць», — сказаў кіраўнік дзяржавы.

Пры гэтым Аляксандр Лукашэнка запэўніў, што Прэзідэнт і ўлада ў краіне чым меншасць, якая ёсць у Беларусі: «Мы чуюм, аналізуем, але выхадзім з патрабавання пераважнай большасці нашага грамадства. Так будзе і ў далейшым. Мы гатовы чуць і галасы з Еўрасаюза, Амерыкі, Расіі, але жыць мы будзем сваім розумам у інтарэсах сваіх грамадзян. І будзем з задавальненнем браць тое, што сёння існуе ў Еўрасаюзе і прымальна для нас. Не толькі ў эканоміцы, але і ў палітычным сістэму нашага грамадства. Але ўсё будзе спакойна, ціха, высакародна, у інтарэсах беларускага народа».

На думку Прэзідэнта, новы парламент павінен стаць цэнтрам энергічнай заканатворчасці. «Ніякага аўтаматызму пры прынцыпі цюльцова быць не павінна. Пры гэтым, калі неабходна, трэба пераадолець устарэлыя падыходы, канструктыўна дыскусываць з уладам. Якасць нарматворчай дзейнасці павінна стаць настолькі высокай, каб забеспячыць рэальную і працяглую стабільнасць заканадаўства. Пакуль з гэтым у нас яшчэ ёсць праблемы», — канстатаваў беларускі лідар.

«Депутаты павінны быць людзьмі, здольнымі «паісці ад зямлі» і судзіцьсё каняне палажэнне закона з рэальным жыццём, з надзённымі патрэбамі людзей», — дадаў ён.

Прэзідэнт лічыць, што Беларусі патрэбна далейшае развіццё палітычных сістэмы. Ён заўважыў, што абнаўленне, якое дыктуе жыццё, неабходна зрабіць у сферах дзяржавы і грамадства. «Вядома, што будзе ўзмацняцца роля палітычных партый. І мы павінны прыйсці да нармальнай цывілізаванай партыйнай сістэмы. Магчыма, па меры умацавання партыйных структур мы будзем гатовы для пераходу на змешаную выбарчую сістэму, у тым ліку тую, якая прадугледжвае выбары па партыйных спісах», — не выключыў Аляксандр Лукашэнка.

«Народ па мажарытарнай сістэме павінен выбіраць дэпутатаў. Дэпутат павінен максімальна быць набліжаны да сваёй акругі. Яго павінны канкрэтна на пэўнай тэрыторыі выбіраць людзі і добра ведаць», — сказаў Аляксандр Лукашэнка. — А спісы? Гэты пайшоў, наступны па спісе прыходзіць. Цю цябе выбраў? Што гэта за сістэма, што гэта за выбары? Гэта супярэчыць ментальнасці беларускага народа. Таму асабіста я супраць».

«Ну што зробіш, свет развіваецца так. Ды калі ласка, але гэтыя партыі павінны быць. Дык там жа мёртвых душ больш за палову. І яны сёння ездзяць па Еўропе, Амерыцы, фанабрацца. Каго вы прадстаўляеце? Вы прадстаўляеце самі сябе, тую групу людзей, якія і за вас нават не змагаюцца», — адзначыў кіраўнік дзяржавы.

«Ніхто нікому ў Беларусі сёння не забараняе: вылучайся ў канкрэтнай акрузе, змагайся, выйгравай, займай месца ў парламенце», — падкрэсліў беларускі лідар.

«Беларусі не патрэбны рэвалюцыі і ўзрушэнні, якія вядуць да хаосу, разрухі і крыві», — адзначыў Прэзідэнт. «Мы павінны памятаць, што без грамадзяніна няма сапраўднай грамадзянскай супольнасці. А грамадзянін — гэта чалавек, які ўсведамляе не толькі свае правы, але і абавязкі. Гэта чалавек, які адчувае адказнасць не толькі за сябе, але і за сваю краіну, не толькі за сённяшняе, але і за будучыню. Наўрад ці тыя, хто гучней за астатніх выступаюць у Беларусі за свабоду, самі гатовы да яе», — адзначыў кіраўнік дзяржавы.

Паводле яго слоў, сапраўдная дэмакратыя — гэта ўлада добрапрастойных грамадзян, якія павяжаюць закон, а не тых, хто штурмуе будынікі, спачувае тэрарыстам і заклікае да паргомаў. «Праблемы грамадства павінны абмяркоўвацца ў сценах парламента, а не на пляшчах і мітынгх. А калі і на мітынгх, то арганізаваных там, дзе належыць, так, як у многіх заходніх дзяржавах, што з’яўляюцца аплотам дэмакратыі», — адзначыў беларускі лідар.

«Дзяржава можа і павінна даваць максімум свабоды», — лічыць Прэзідэнт. Атрымліваючы свабоду, чалавек раптам разумее, што ён

узваліў на сябе надта цяжкую ношу. Таму што свабода мае на ўвазе адказнасць. Чалавек сам павінен прымаць рашэнні. І сам за іх адказваць», — сказаў Аляксандр Лукашэнка.

«Відаць, настаў час, калі нам трэба мяняць адносіны да жыцця, сябе, дзяржавы. А нашы партнёры на Захадзе павінны зразумець: грамадзянская супольнасць і дэмакратыя не нараджаюцца расчыркам пяра на прэзідэнцкім указе. Яны нараджаюцца і прарастаюць у розуммах мільёнаў адказных грамадзян. Такое не адбываецца за дзень. Для гэтага патрэбны гады», — лічыць Прэзідэнт.

«Беларусь цвёрда ідзе да гэтай мэты. Але падганяць нас на гэтым шляху бессэснаю і дарэмна», — рэзюмаваў кіраўнік дзяржавы. Яшчэ адной важнай тэмай, на якой акцэнтаваў увагу Прэзідэнт, з’яўляецца развіццё інфармацыйных тэхналогій. Па меркаванні Аляксандра Лукашэнка, для Беларусі **бурнае развіццё інтэрэнту адкрывае выдатныя перспектывы**.

«На працягу тысячагоддзяў галоўным багачцем чалавецтва была зямля. З надыходам эры капіталізму перавага была аддадзена грошам. Але ў апошняй чвэрці мінулага стагоддзя чалавецтва ўступіла ў новую эпоху — эпоху інфармацыйнага грамадства», — сказаў Прэзідэнт.

«На працягу тысячагоддзяў галоўным багачцем чалавецтва была зямля. З надыходам эры капіталізму перавага была аддадзена грошам. Але ў апошняй чвэрці мінулага стагоддзя чалавецтва ўступіла ў новую эпоху — эпоху інфармацыйнага грамадства», — сказаў Прэзідэнт.

Ён звярнуў увагу на тое, што інтэрнэт здзейсніў рэвалюцыю ў самых розных сферах жыцця — ад фінансаў і гандлю да сродкаў масавай інфармацыі і забаў. «Для Беларусі бурнае развіццё інтэрэнту, інфармацыйна-камунікацыйных тэхналогій адкрывае выдатныя перспектывы. Інтэлкт нашых людзей, нашай моладзі пачынае прыносіць значны прыбытак краіне. У далейшым гэтая галіна можа і павінна стаць адной з ключавых у эканоміцы», — падкрэсліў кіраўнік дзяржавы.

«Некалькі гадоў таму мы ўчылілі адставанне і ўшчыльную заняліся гэтым пытаннем. За апошнія два гады нам удалося значна рушыць наперад», — сказаў Прэзідэнт, дадаўшы таксама, што, паводле інфармацыі ААН, у развіцці тэлекамунікацыйнай інфраструктуры Беларусь зрабіла сапраўдны рышок — перамясцілася з 84-га на 48-е месца ў сусветным рэйтынгу. «Дзіўна, што пры гэтым Беларусь пастаянна ўносяць у нейкія вар’яцкія спісы «ворагаў інтэрэнту». Але праўда ў тым, што ўсе нашы абмежавальныя меры літаральна спісаны з амерыканскіх і еўрапейскіх падыходаў», — сказаў беларускі лідар.

Паводле яго слоў, у інтэрэнце мы заклічаны тым жа, чым і Захад, — хакерскімі атакамі, электронным махлярствам, парушэннем аўтарскіх правоў. «Так, мы цудоўна бачым, як праз інтэрнэт спрабавалі ўзрваць нашу краіну. У арабскіх краінах гэта атрымалася, часткова ўдалося ў Расіі і Казахстане. А ў Беларусі ўсе гэтыя «рэвалюцыі праз сацыяльныя сеткі» чакаў поўны правал. Гэта было на нашых вачах зусім нядаўна. Прычым мы нічога на блакіравалі і не перакрывалі. На падрыўную работу ў інтэрэнце мы далі наш дастойны адказ, у тым ліку выкарыстоўваючы новыя інфармацыйныя тэхналогіі. Так будзем рабіць і ў далейшым. Інтэрнэт трэба выкарыстоўваць у мірных мэтах», — адзначыў Аляксандр Лукашэнка.

Ён таксама дадаў, што па даступнасці і разнастайнасці электронных паслуг Беларусь павінна заняць першае месца ў СНД. **«Новае дыханне трэба надаць Парку высокіх тэхналогій**. Безумоўна, яго дзейнасць дала салідны эффект для развіцця інфармацыйных тэхналогій, процідзеяння «уцечцы мозгоў», забеспячэння занятасці маладых праграмістаў. Але тое, чым цяпер займаецца Парк, проста рэгістрацыя фірмаў для атрымання льгот. Гэта добра, але мала. Перад ПВТ павінны быць пастаўлены новыя задачы, перш за ўсё прыцягненне ў краіну венчурных інвестараў, а таксама найноўшых тэхналогій, неабходных нашай эканоміцы», — падкрэсліў кіраўнік дзяржавы.

Ён даручыў ураду і Адміністрацыі Прэзідэнта падрыхтаваць і ўнесці праект адпаведнага дэкрэта. «Сёння прыйшоў час зрабіць новы крок. **Ад звычайнага афшорнага праграмавання трэба пераходзіць да сапраўдных высокіх тэхналогій**, прычым не толькі ў IT-сферы. Гэта датычыцца як Парку высокіх тэхналогій, так і ўсіх іншых гульцоў гэтага рынку. Канкурэнцыя павінна быць і тут», — сказаў Прэзідэнт.

Гаворачы аб развіцці праваахоўнай і судовай сістэмы, кіраўнік дзяржавы адзначыў, што **Беларусь прыступіла да сур’ёзнага ўдасканалення работы нашай праваахоўнай сістэмы і ў цэлым усяго сілавога блока**. «Сілавыя структуры ў адносінах да простых грамадзян, прадпрыемальнікаў, дзяржаўных служачых абавязаны дзейнічаць у строга ўстаноўленых законам рамках. Ніякага беззаконня, ніякіх наездзяў, ніякіх распраў і звядзення рахункаў з непажаданымі быць не павінна. Усе гэтыя заганяны з’явы мы будзем вывальваць гарачым жалезам», — папярэдзіў Прэзідэнт.

Пры гэтым ён падкрэсліў, што не трэба прыкрывацца барацьбой з карупцыяй. «Пад гэтай маркай можна працягнуць і расправу са смельным, незалежным кіраўніком, які ні пад каго не прагінаецца, і звядзенне асабствых рахункаў, і так званнае алекаванне, і расправу з адным бізнэсам па заказе другога», — сказаў Аляксандр Лукашэнка. — Працістаяць усяму гэтаму — адна з галоўных задач нядаўна створанага Следчага камітэта».

«Калі вы бачыце, што супраць кіраўніка свядома вядзецца цкаванне, калі дзейнічае чыйсьці заказ, вы не павінны заставацца ўбоку. Бярыце такіх людзей пад абарону!» — сказаў кіраўнік дзяржавы, звяртаючыся да кіраўнікоў Следчага камітэта і следчых.

Стварэнне Следчага камітэта Аляксандр Лукашэнка назваў абсалютна правільным крокам. «І гэта першае, але не апошняе рашэнне на шляху паступовага, але паслядоўнага рэфармавання нашай праваахоўнай сістэмы», — рэзюмаваў Прэзідэнт.

«Не адкрыю сакрэту, калі скажу, што следдам — МУС. Мы вельмі акуртатна, спакойна, нікога не крыўдзячы, у бліжэйшы год, а можа, і раней, цалкам рэфармуем МУС», — сказаў кіраўнік дзяржавы.

Аляксандр Лукашэнка лічыць, што беларускім праваахоўнікам неабходна пераадолець абываўчы ўхл і сваёй дзейнасці. «Суд не павінен станавіцца ні на чый бок.

Ён заўсёды павінен кіравацца выключна законам, выносіць справядлівае рашэнне. Трэба актыўна рухацца да мадэляў, ужо апрабаваных у свеце, — суда прысяжных, адміністрацыйных судоў», — сказаў ён.

«Апошняе асабліва важна для грамадзян. У гэтым выпадку ім не трэба будзе гадамі «шукка праўду» ў дзяржаўных органах, — прадоўжыў Прэзідэнт. — Менавіта такія суды павінны вырашаць спрэчкі паміж грамадзянамі і чыноўнікамі. Як паказвае сусветны вопыт, яны дамагаюцца зламаць круговаю паручку чыноўнікаў і абараніць звычайнага, простага чалавека».

«Нам неабходна зрабіць больш гуманым крмінальнае заканадаўства і судовую практыку па эканамічных злачынствах. Далёка не заўсёды пазбаўленне волі — адэкватная мера пакарэння і перавыхавання. Генеральнай пракуратуры і Следчаму камітэту неабходна дасканална прааналізаваць практыку прымянення такой меры стрымання, як заключэнне пад варту», — лічыць кіраўнік дзяржавы.

Прэзідэнт адзначыў, што практыка заключэння пад варту стала практычна татальнай. «Навошта адзяляць ад знешняга свету энергічных, здольных людзей, калі яны ўчынілі правапарушэнні, што не нсуць ніякай небяспекі для жыцця і здароўя грамадзян? Вазьміце залог, падпіску, але не кідайце чалавека на нары. Памятай, толькі суд выносіць вердыкт, але пры гэтым павінна быць гарантавана, што гэты чалавек не ўцячэ», — сказаў Прэзідэнт.

Кіраўнік дзяржавы даручыў ураду аперацыйна падрыхтаваць праект закона аб амністыі, якую мы можам прымеркаваць да нашага галоўнага дзяржаўнага свята — Дня Незалежнасці.

Уздымаючы пытанне аб кантрольнай дзейнасці, Прэзідэнт канстатаваў, што дабіцца рашучага пералому тут не ўдалося: **колькасць праверак празмерная, яны маюць не папераджальны, а карны характар**.

«І самае крыўднае тое, што мы часам правярэем не тых, ідзём не ў тыя месцы, куды трэба было б пайсці. Апошнім часам усё больш і больш выўяляецца фактаў абуральных паводін кіраўнікоў прадпрыемстваў, найперш дзяржаўнай формы ўласнасці. Я асабіста займаюся цяпер гэтым пытаннем, і не дай боже мне даложыць у гэтым плане штосьці істотнае... Гэтыя гандлёвыя дамы, тавараправодныя сеткі: за бясплатна амаль туды прадэма трактары, там, у Расіі, сумесны гандлёвы дом, яны там фарміруюць прыбытак, дзеляць паміж сабой, а гэтыя прадпрыемствы практычна нічога не атрымліваюць», — сказаў кіраўнік дзяржавы.

«Дайшло да таго, што прыходзяць нармальныя людзі і не могуць купіць там шынгу, трактар, аўтамабіль... А яны (прадаўцы) на здэманстрацыю дзён аддаюць без перадаплаты тавар кудысьці праз нейкія гандлёвыя дамы, — растлумачыў Прэзідэнт. — Панапіхалі ў гэтыя гандлёвыя сеткі, за бясплатна перадалі туды трактары, аўтамабілі, ледзь не гадавы запас... Цяпер будзем глядзець і па трактарным заводзе, і па іншых... Чаму не прадаць выкарыстоўваць у мірных мэтах», — адзначыў Аляксандр Лукашэнка.

У сувязі з гэтым Прэзідэнт даручыў ураду, Адміністрацыі Прэзідэнта і Камітэту дзяржаўнага кантролю ўжо ў першым паўгоддзі вырацаваць дадатковыя меры па актывізацыі кантрольна-праверачнай дзейнасці. «Доўгі гады мы прытрымліваліся прымрукі: «Дзярэй, але правярэй!». Магчыма, настаў час пераставіць словы месцамі», — рэзюмаваў Прэзідэнт.

Аляксандр Лукашэнка лічыць, што ўсё, што робіцца ў дзяржаве, робіцца не дзеля лічбаў і паказчыкаў. «Эканоміка і палітыка — сродкі для дасягнення найважнейшай і найвышэйшай мэты: павышэнне ўзроўню і якасці жыцця людзей. Усе гэтыя гайкі, балты, маляко, мяса толькі тады маюць сэнс, калі гэта накіравана да чалавека. І новыя падыходы ў эканоміцы не адмяняюць галоўнага: Беларусь — гэта дзяржава для народа», — падкрэсліў Прэзідэнт.

Аляксандр Лукашэнка адзначыў, што Беларусь у сацыяльнай сферы ўжо дасягнула многага. Па якасці адукацыі Беларусь займае 20-е месца ў свеце, па ахове здароўя — 30-е, па сацыяльным капіталіе — 20-е сярод усіх краін свету.

Гаворачы аб развіцці праваахоўнай і судовай сістэмы, кіраўнік дзяржавы адзначыў, што **Беларусь прыступіла да сур’ёзнага ўдасканалення работы нашай праваахоўнай сістэмы і ў цэлым усяго сілавога блока**. «Сілавыя структуры ў адносінах да простых грамадзян, прадпрыемальнікаў, дзяржаўных служачых абавязаны дзейнічаць у строга ўстаноўленых законам рамках. Ніякага беззаконня, ніякіх наездзяў, ніякіх распраў і звядзення рахункаў з непажаданымі быць не павінна. Усе гэтыя заганяны з’явы мы будзем вывальваць гарачым жалезам», — папярэдзіў Прэзідэнт.

Пры гэтым ён падкрэсліў, што не трэба прыкрывацца барацьбой з карупцыяй. «Пад гэтай маркай можна працягнуць і расправу са смельным, незалежным кіраўніком, які ні пад каго не прагінаецца, і звядзенне асабствых рахункаў, і так званнае алекаванне, і расправу з адным бізнэсам па заказе другога», — сказаў Аляксандр Лукашэнка. — Працістаяць усяму гэтаму — адна з галоўных задач нядаўна створанага Следчага камітэта».

«Калі вы бачыце, што супраць кіраўніка свядома вядзецца цкаванне, калі дзейнічае чыйсьці заказ, вы не павінны заставацца ўбоку. Бярыце такіх людзей пад абарону!» — сказаў кіраўнік дзяржавы, звяртаючыся да кіраўнікоў Следчага камітэта і следчых.

Стварэнне Следчага камітэта Аляксандр Лукашэнка назваў абсалютна правільным крокам. «І гэта першае, але не апошняе рашэнне на шляху паступовага, але паслядоўнага рэфармавання нашай праваахоўнай сістэмы», — рэзюмаваў Прэзідэнт.

«Не адкрыю сакрэту, калі скажу, што следдам — МУС. Мы вельмі акуртатна, спакойна, нікога не крыўдзячы, у бліжэйшы год, а можа, і раней, цалкам рэфармуем МУС», — сказаў кіраўнік дзяржавы.

Аляксандр Лукашэнка лічыць, што беларускім праваахоўнікам неабходна пераадолець абываўчы ўхл і



Святкаванне Дня Перамогі ў сталіцы

У Беларусі правяваюць 30,5 тысячы ветэранаў Вялікай Айчыннай вайны

Аб гэтым БЕЛТА паведамліў у Міністэрстве працы і сацыяльнай абароны. Сярод 21,5 тыс. інвалідаў і ўдзельнікаў ВВВ 6 тыс. чалавек — інваліды вайны першай і другой груп. У краіне налічваецца 7,6 тыс. узнагароджаных працаўнікоў тылу, 790 блакаднікаў Ленінграда, 459 грамадзян, якія працавалі на прыфрантавых участках чыгункі, 118 чалавек, якія бралі ўдзел у складзе спецыяльных фарміраванняў у размініраванні тэрыторыяў і аб'ектаў пасля вызвалення ад нямецкай акупацыі ў 1943—1945 гады.

Колькасць грамадзян, якія пацярпелі ад наступстваў вайны, — 38,3 тыс. чалавек, у тым ліку 2,1 тыс. членаў сем'яў ваеннаслужачых, загінулых у гады вайны, 35,1 тыс. былых вязняў фашызму, 1,1 тыс. інвалідаў з дзяцінства ў выніку ранення, кантузіі, калецтва, звязаных з баявымі дзеяннямі ў перыяд вайны або з наступствамі баявых дзеянняў. Кожны трэці беларускі ветэран Вялікай Айчыннай вайны — жыхар вёскі, кожны шосты — адзінокі. Ва ўсіх населеных пунктах рэспублікі, уключаючы самыя аддаленыя і маланаселеныя, рэгулярна праводзяцца абследаванні ўмоў жыцця ветэранаў ВВВ, членаў сем'яў загінулых у гады вайны, выяўляецца іх патрэбнасць у сацыяльнай падтрымцы.

Усе заяўкі і просьбы, якія паступаюць ад ветэранаў у час абследавання, а таксама дадаткова — па іх зваротах, выконваюцца ў адпаведнасці з зацверджанымі на месцах планами мерапрыемстваў ва ўстаноўлены тэрміны і ў неабходных аб'ёмах з прыцягненнем сродкаў мясцовых бюджэтаў, запэўнілі ў міністэрстве.

КАРЫСНЫ ПРЫКЛАД СЛАВАКАЎ Спецыяльны карэспандэнт «Звязды» перадае з Фінлянды

Сёння зборная Беларусі па хакеі на чэмпіянаце свету ў Хельсінкі правядзе адзін са знакавых матчаў у сваёй гісторыі. Нашым супернікам будзе каманда ЗША, якая паспела не толькі навесяці страху на сваіх апанентаў па групе, перайграўшы ў авертайме канадцаў, але і ўступіць славакам. Важнасць сустрэчы для падначаленых Кары Хейкеля неймаверная. У выпадку ўдачы — мы ўбачым цудоўную перспектыву для выхату ў запаветную чарчэву. Але, паклаўшы руку на сэрца, скажам: ці па Саўку шапка?




Важнейшы гол Міхаіла ГРАБОУСКАГА ў матчы з камандай Казахстана.

«Хартвал Арэны» можна было сцэнарыяваць «спекулянтаў», якія спрабавалі сціскаць білеты наміналам у 55 еўра за 30. Прычым, як прызнаўся мне даўні знаёмы Раман са Славакіі, білеты бізнэс на радыява матчы нават з такім дэмпінгам ідзе са скрыпам. У выніку трыбуны былі запоўнены менш чым на чвэрць. Праўда, нешматлікія бальшчыкі сталі сведкамі рэдкай з'явы, калі пры ўключэнні гульнівага табло спрацоўвала аўтаматыка і гучным рэжым разаносіла фінальную сірэна. Сітуацыя стала ўжо камічнай, калі за 15 хвілін галоўны арбітр сустрэчы, чэх Марцін Франо з дапамогаю лепшых праграмістаў аргамітэта не мог належным чынам «запусціць» экран без лабачных эфектаў. Аднак цуда-машына не слухалася лепшых ІТ-спецыялістаў. У выніку было прынята салямонава рашэнне гульцы па-дэдаўскім варыянце — з да-

мамогаю секундамеру. Што называецца, успомніць мінулае. Дарэчы, і сюжэт хельсінскага матча Беларусі — Казахстан нагадуваў паядынак двухгадовай даўніны ў Германіі, калі беларусы на старце турніра таксама прайгравалі з такім жа лікам 0:2, але ў рэшце рэшт выйгралі, забіўшы супернікам цэлых пяць шайбаў. Цяпер лёс быў менш прыхільным да нашых, але усё ж такі даў магчымасць перавесці дух да больш важных матчаў — перамога з лікам 3:2. Менавіта пра гэта сказаў пасля фінальнага свістка і адзін з галоўных герояў паядынку Міхаіл Грабоўскі, гол якога меў важнае значэнне з псіхалагічнага пункту гледжання. Галоўнае, адзначыў беларускі форвард, што каманда дабілася першай перамогі і змагла зарабіць тры балы. У далейшым — спадзявацца толькі на свае сілы. А яны ў бліжэйшы час павінны падвоіцца — пасля чацвёртага паражэння «Нашвіла» ад «Фінікса» ў матчах плей-оф Кубка Стэнлі статус часовых свабодных агентаў атрымаў браты Касціцыны — Сяргей і Андрэй. Як стала вядома, ужо ў бліжэйшую пятніцу дзят дзят павінен узмацніць рады Беларусі. Галоўны трэнер Кары Хейкеля заяўкаў бы ведаў, што запаняць заяўку на чэмпіят свету на 22 палявыя гульцы заўчасна, таму на ўсялякі выпадак былі пакінуты



У Хельсінкі не адзначаюць Дзень Перамогі, аднак гэты цёмна-скурый музыкант менавіта 9 мая выконвае мелодыю «Кацюшы».



«Залатая вясна Перамогі»

Па гарызанталі: 2. «А на камені тым...» З гартванай сталі насквай». З верша М.Танка «Безымяны ў полі каменей». Сёлета — 100 гадоў з дня нараджэння паэта. 6. Паказаны прыклад чаго-небудзь. 7. «Заня ад бляю!» Салдацкае сэрца — не выпала... 13. Каханай сустрэцца». З верша П.Броўкі «Дарогай салдата». 8. «На горнай вяршыні ёсць... Алёшу... Адважана сына савецкай зямлі». З верша Максіма Танка «Алёша». 9. «Яму прысвоілі... Героя!» За тое, што двойчы... Фарсіраваў Барысіню». З верша М.Танка «Яму прысвоілі... Героя». 12. «Дзе некалі Дзеці пісалі на бярэсцкіх Крылатых... Купалі!» Партызаны, партызаны, «Беларускія сыны». З верша М.Танка «Партызанская школа». 13. Верш М.Танка. «На малых герояў». 23. Стральба і феерверк з прычыны ўрачыстай даты, падае. 24. Памяшканне для развядзення і трымання жывёл. 26. «Тужылі туюго магі і краіну!» Табе, залатая... Перамогі». З верша В. Таўлая «Ранак Перамогі». 27. «З баямі цяжкімі!» Прайсці да Берліна... пасла ты нас». З верша П. Броўкі «Сябры франтава». 31. «... Айчыны». Верш П. Пестрака, прысвечаны генералу Льву Даватару. 34. Смеласць, расушчасць. 35. «Нібыта мой... чакан лётчыка». З верша С. Законнікава «На партызанскім аэрадроме». 36. «Быў чэрвень...» Ша-



ТРИ ФУТБАЛІСТЫ І САБАКА

Абаронцы футбольнага клуба «Гомель» арыгінальна павіншавалі ветэранаў з Днём Перамогі і перааправілі ў вайсковую форму. ФК «Гомель» здаўна вядомы творчым падыходам. Пазалетаў у горадзе над Сожам запусцілі «футбольны» тралейбус, а цяпер вось такім чынам, пры падтрымцы Гомельскага абласнога музея вайсковай славы, вырашылі павіншаваць усіх са святам. — Хацелася падрыхтаваць для нашага сайта арыгінальны матэрыял, прысвечаны Дню Перамогі, — тлумачыць «Звяздзе» аўтар ідэі Дзмітрый Крышталёў, прэс-аташэ ФК «Гомель». — І мы паспрабавалі абыграць выраз «Защитники наших рубежей», для чаго запрасілі сфатаграфіста абаронцаў нашай каманды Паўла Яўсеевкі, ігра-

СЕННЯ Месяц Апошняя квадра 13 мая. Месяц у сусур'і Казярога. Сонца Усход Захад Даўжыня дня Мінск 5.15 20.58 15.43 Віцебск 4.59 20.53 15.54 Магілёў 5.05 20.48 15.43 Гомель 5.08 20.38 15.30 Гродна 5.32 21.12 15.40 Брэст 5.39 21.06 15.27 Імяніны Пр. Анастасіі, Івана, Мікалая, Паўла, Пятра, Сцяпана, Сямёна, Сяргея. К. Антаніны, Антона, Ізідара, Яна.

ЗАЎТРА Геамагнітныя ўзрушэнні Віцебск 754мм рт.сл. +8...+13°C Мінск 749мм рт.сл. +10...+14°C Магілёў 754мм рт.сл. +8...+15°C Гомель 757мм рт.сл. +11...+15°C Брэст 755мм рт.сл. +12...+17°C Гродна 753мм рт.сл. +15...+18°C Мінск 749мм рт.сл. +10...+14°C Магілёў 754мм рт.сл. +8...+15°C Гомель 757мм рт.сл. +11...+15°C Брэст 755мм рт.сл. +12...+17°C Гродна 753мм рт.сл. +15...+18°C

УСМІХНЕМСЯ Размаўляюць два бацькі: — Ну, як справы ў твайго жэўжыка ў школе? — Ужо лепш. Але на бацькоўскія сходы хаджу пакуль пад чужым імем. — Уяўляеш, мая тут надоечы нарабіла... Я на яе пакрыўдзіўся. Дык яна яе пакрыўдзіўся на тое, што я на яе пакрыўдзіўся! Атрымліваецца, што мне нават пакрыўдзіцца нельга! Раз ужо ў нас забаранілі прадаваць алкаголь з 23:00, дык няхай таксама забароняць продаж мучнога, шакаладу і марозіва з 18:00! — Я вырашыла пачаць вайну з тлущам! — А я гляджу, ты яго ўжо шмат у палон узятла. ПРЫЁМЫ тэл./факс: 287 17 79, РЭКЛАМЫ e-mail: rek@zviazda.minsk.by

